

У Беларусі 2018—2020 гады пройдуць пад знакам Года малой радзімы. Адпаведны Указ № 247 падпісаў Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка.

Дакумент прыняты ў мэтах стымулявання сацыяльна-эканамічнага развіцця рэгіёнаў, фарміравання актыўнай грамадзянскай пазіцыі ў насельніцтва, захавання гісторыка-культурнай і духоўнай спадчыны. Савету Міністраў даручана сумесна з аблвыканкамамі і Мінскім гарвыканкамам распрацаваць і зацвердзіць рэспубліканскую праграму мерапрыемстваў па гэтай тэматыцы да 2020 года, а таксама забяспечыць каардынацыю дзейнасці дзяржаўных органаў і іншых арганізацый па выкананні названай праграмы.

ЛІЧБА ДНЯ

Амаль 7 тысяч

балельшчыкаў на стане на ўчарашні дзень перасеклі мяжу Беларусі падчас ЧС-2018 у Расіі. А дакладней — 6,8 тысячы, з якіх каля 6,4 тысячы на ўезд і 425 — на выезд. Сярод балельшчыкаў больш за ўсё палякаў, аргенцінцаў і грамадзян Перу — 2,1 тысячы, 527 і 333 чалавекі адпаведна. Усяго ў краіну заехалі аматары футбола з 87 краін, у тым ліку з Каморскіх астравоў у Індыйскім акіяне, з астраўной дзяржавы Трынідад і Табага ў Карыбскім моры, з Гвінеі-Бісау, што на заходнім узбярэжжы Афрыкі.

Я ПАДАРУ ТАБЕ СОНЦА...



Сёння самы доўгі дзень у годзе — дзень летняга сонцастаяння. Мікіта ФРАЛОЎ і Яна АНГУР — сёлетнія навагрудскія выпускнікі, яны назіраюць заход сонца з Замкавай гары старажытнага горада.

■ Прыёмная кампанія — 2018

У ІНТАРЭСАХ АБІТУРЫЕНТАЎ

Што адбываецца з работамі ўдзельнікаў ЦТ

Колькі б ні папярэджвалі абітурыентаў пра адказнасць за парушэнні правілаў правядзення цэнтралізаванага тэсціравання, але традыцыйна пасля здачы чарговай дысцыпліны прыходзіць інфармацыя пра тое, што з ЦТ зноў былі выдалены некалькі чалавек.

Не стаў выключэннем і гэты год: так, з экзамену па беларускай мове выдалілі дваіх, ад іспыту па рускай мове былі адхілены пяцёра, траіх адправілі за дзверы з тэста па грамадзянстве і двое пазбавіліся магчымасці ўдзельнічаць далей у прыёмнай кампаніі на ЦТ па матэматыцы. Галоўныя прычыны — спробы скарыстацца шпаргалкамі і пранос у экзаменацыйныя аўдыторыі мабільных тэлефонаў. Даходзіць і да абсурду — так, адна з абітурыентак вырашыла зрабіць у экзаменацыйнай аўдыторыі... сэлфі, каб, па яе словах, «разрадзіць абстаноўку». Наступствы не прымусілі сябе доўга чакаць. Экзаменатары гумар не ацанілі, і для дзяўчыны прыёмная кампанія скончылася. Парушальнікі не могуць пераздаць прадмет у рэзервовы дзень.

СТАР. 2

■ Нерухомасць: тэндэнцыі

ДАЧЫ І КАТЭДЖЫ: КАЛІ СКЛАДАНА ПРАДАЦЬ — ТО МОЖНА ЗДАЦЬ

Загарадных дамоў на рынку так зашмат, што іх не купляюць нават па сабекошце



тэндэнцыя — прыхільнікі бавіць выхадныя за горадам усё часцей імкнуцца арандаваць лецішча, чым набываць яго ва ўласнасць.

Існуе меркаванне, што надыход летняга сезона актывізуе пакупнікоў загараднага жылля, дзякуючы чаму можна разлічваць на больш высокую цану продажу. Але эксперты прытрымліваюцца іншага меркавання — попыт на дачы і дамы прысутнічае цэлы год, а вось цэны з кожным годам паступова зніжаюцца. У дадатак з'явілася яшчэ адна

СТАР. 4



НЯСУМНАЕ ЛЕТА З ЛЮБІМАЙ ГАЗЕТАЙ
Вы гарантуеце сабе і сваім блізкім,
аформіўшы падпіску на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе

Заставайцеся
з намі —
будзе
цікава!